

Гісторыя, адзінства, духоўнасць



Фота БелТА.

Намеснік міністра інфармацыі Ігар Бузоўскі ўручыа Гран-пры конкурсу «Мастацтва кнігі» выдавецтву «Адукацыя і выхаванне».

Адна з найбольш чаканых, значных і ўрачыстых падзеяў сярод тых, што традыцыйна адбываюцца ў межах Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу, — узнагароджанне выдаўцоў, аўтараў, мастакоў ды іншых удзельнікаў выдавецкага працэсу па выніках нацыянальна-культурнага конкурсу «Мастацтва кнігі». Упершыню ён праводзіўся ў 1960 годзе. А сёлета быў шэсцьдзясят першы! Тыя, хто згенерыраваў ідэю больш чым паўстагоддзя таму, мелі канкрэтныя стваральныя мэты: развіццё кніжнага мастацтва, павышэнне мастацкай і паліграфічнай культуры, папулярызацыю найлепшых дасягненняў выдавецтваў краіны. Бяспрэчна, штогод гэтыя мэты заходзяць рэальнаяе ўвасабленне ў выглядзе прыгожых, змястоўных і цудоўна аформленых выданняў — іх хочацца гартаць, чытаць і перачытваць, мець у хатній бібліятэцы і дзяліцца імі з сябрамі... Нездарма беларускую кнігу высока ацэньваюць і замежныя мастацтвазнаўцы.

Гісторыя, адзінства, духоўнасць

Побач з тэматычнымі і спецыяльнымі намінаціямі конкурсу, якія ўжо сталі традыцыйнымі і не мянліся з году ў год («У лютэрку часу», «Літфармат», «Залаты скрыжалі» і пад.), былі і вылучаныя ўпершыню — «Адзінства» і «Беларусь памятае». І ў іх назвах, і ў змесце кніг, узнагароджаных дыпломамі пераможцаў і памятнымі знакамі, адбілася цікаўасць грамадства да айчыннай гісторыі і жаданне глыбей пранікнуць у духоўныя складнікі нацыянальнай ідэалогіі. Сярод гэтых праектаў — кнігі Уладзіміра Ліхадзедава «17 верасня. Дзень народнага адзінства» (Выдавецкі дом «Звязда») і «Беларусь у полымі 1941 года: да 80-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны» (выдавецтва «Беларуская навука»), а таксама выданні, што пабачылі свет у выдавецтве «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі»: «Яны былі першымі. Дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР першага склікання»; «Глыбокое гета. Яны перамаглі смерць».

Вынікі спаборніцтва ў адной з найцікавейшых намінацій — «Майстэрства» — уразлі. Найлепшым ілюстраторам кнігі з тых, што летасць пабачылі свет, прызнана мастачка Лізавета Пастушэнка за афармленне казак народаў Паднябеснай — «Жоўты Бусел» (выдавецтва «Народная асвета»), а найлепшым дызайнерам названы малады мастак з выдавецтва «Мастацкая літаратура» Міхаіл Даіліда за афармленне кніг серыі «Народная бібліятэка».

Галоўная інтыра — якое ж выданне прызнана найлепшым і найважнейшым

і з мастацкага, і з паліграфічнага баку, і з пункту гледжання выхавання грамадзяніна — была раскрыта толькі ў фінале цырымоніі. Найвышэйшую ўзнагароду, Гран-пры конкурсу — памятны знак-сімвал «Залаты фаліянт» і Ганаровы дыплом імя Францыска Скарыны (намінацыя «Трыумф») — старшыня журы, кандыдат мастацтвазнаўства Міхаіл Баразна ўручыў выдавецтву «Адукацыя і выхаванне» і тыпографіі Федэратацыі прафсаюзаў Беларусі за книгу Сяргея Мусіенкі «Гонар ЗА Беларусь».

На хвалі прыўзнятага настрою, эмацыянальным узлёце; выкліканым урачыстасцю мерапрыемства, некаторыя з удзельнікаў конкурсу, прадстаўнікі выдавецтваў, што атрымалі прызы, падзяліліся з карэспандэнтам «ЛіМа» ўражаннямі:

Марыя Ліпінскіца, спецыяліст па рэдакцыйнай падрыхтоўцы выданняў (выдавецтва «Чатыры чвэрці», узнагарода — дыпломы ў намінацыі «Арт-кніга» за мастацкі альбом «Валянцін Губараў» і ў намінацыі «Духоўнасць» за кнігу «Горад у імя сваё ўзвеё...: полацкі князь Барыс Усяславіч — заснавальнік горада Барысава (каля 1054—1128)»): «Мы вельмі рады, што атрымалі

дыпломы, бо зрабілі грунтоўную работу. Наш калектыв пленна працаваў над стварэннем абедзвюх гэтых кніг, таму мы рады, што плён гэты адбіўся ва ўзнагародах».

Вікторыя Калістратава, дырэктар (выдавецтва «Народная асвета»): «Мы атрымалі чатыры дыпломы. Самы для нас важны — дыплом за падручнікі «Біялогія.

і ў намінацыі «Духоўнасць») і адзін з укладальнікаў кнігі «Паводле Луки Святое Евангелле = The Gospel according to Luke» (Нацыянальная бібліятэка Беларусі, узнагарода ў намінацыі «За ўнёсак у захаванне гісторыка-культурнай спадчыны»): «Меўмагчымастць прымаць удзел у розных міжнародных кніжных выстаўках, і Мінская,

хады і не самая пышная, прадстаўленая не самай вялікімі выдаўцамі свету, але самая цеплая для душы: тут заўжды бачыш шмат сяброў, цудоўных кніг і публікаций. Самае істотнае з таго, што тут адбываецца для аўтара і выдаўца — наладжванне новых стасункаў, дамаўленне пра новыя праекты, што адбылося і сёлета: мы не толькі падводзім вынікі, але і робім пэўныя заходы, каб праз год сустрэцца тут ізноў. Абмяркоўваем новыя ідэі і «прызямляем» іх у выглядзе пэўных дамоўленасцей з выдаўцамі.

Ужо не раз браў удзел у конкурсе і ў якасці тых, хто ўзнагароджвае, і ў якасці тых, каго ўзнагароджаюць, таму маю пэўны досвед: кнігі, да якіх меў дачыненне, на працягу дзесяці гадоў атрымлівалі дыпломы. Гэта былі яркія, незвычайнікі праекты, і вельмі прыемна, што яны былі ацэнены. З боку грамадства поспех прыходзіць як камерцыйны складнік (калі кніга распрацоўваецца, значыць, яна знайшла чытача, работася не ў пустую). Калі кнігу заўважае прэса — таксама падпірджэнне пэўнага дасягнення. Але калі кнігу ўзнагароджаюць на конкурсе такога ўзроўню, то гэта прызнанне з боку самых лепшых экспертаў краіны: мастацтвазнаўцаў, кнігазнаўцаў, друкароў, бібліятэкараў, экспертаў, якія маюць найбагацейшы досвед ва ўспрыяцці кніжных прадуктаў. Не праз кідкую назуву ці актуальную тэматыку, а праз комплекс розных крытэрыяў...

Кніга, якую ўзнагародзілі, стала адной з апошніх у выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі». Вельмі ўдзячны выдавецтву, што яны здолелі завяршыць гэты праект на годным паліграфічным узроўні. Яны зрабілі цудоўны матэрыял даступным для шырокай публікі: ілюстрацыі, якія збіраюцца ў дзесяцігадзі і тэксты, што пісаліся па начах, паўсталі ў выглядзе цудоўна аформленага мастацкага выдання.

Другое выданне, якое атрымала дыплом — гэта факсімільнае ўзнаўленне самага першага перакладу біблейскай кнігі на сучасную беларускую мову. І не проста факсімільнае ўзнаўленне — маленькая, сціплая кніжачка — мастацкі праект, які ўключае і даследаванне на дзвюх мовах, прысвечанае гэтаму перакладу... Яго зрабіў берасцейскі царкоўны і грамадскі дзеяч Лукаш Дзекуць-Малей 96 гадоў таму. У адзінным экзэмпляры праца гэтая захоўваецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Над асэнсаваннем мастацкага вобраза разам з мастаком і навукоўцамі, брэсцкімі калегамі працавалі некалькі месяцаў — абмяркоўвалі, як можна яго ўвасобіць...»

Марыя ЯРАШЭВІЧ



Калаж Кастуся Дробава.

Кнігі Выдавецкага дома «Звязда», адзначаныя журы.

11 клас» (па-беларуску і па-руску) у намінацыі «Падручнік новага стагоддзя», бо спецыялізуецца на выпуску падручнікаў з 1951 года. Вельмі важны для нас і дыплом, намінацыя якога стаіць побач — «Навука і веды» — за двухтомнік «Расказы аб раслінах Чырвонай кнігі Рэспублікі Беларусь» і «Расказы пра жывёл Чырвонай кнігі Рэспублікі Беларусь». Два дыпломы мы атрымалі і за літаратурна-мастакцкія выданні, за нашу традыцыйную ўжо з 2016 года серию прыгодніцкай літаратуры для дзяцей (намінацыя «Разам з кнігай мы расцём»). Кніга «Крыніца, альбо Даўясныя пераўтварэнні Ціма на ферме» В. Токаравай — пра хлопчыка, які трапляе ў розныя краіны і месцы: Японію, Грэцыю; нават на ферму — і з ім адбываючыся ўсялякія дзівосці: Цім і яго сябрук ператвараюцца і ў чмялёў, і ў коней, і ў парсючкоў. Гэта аўтар паказвае, як сябе пачувае жывёла. А таксама за кнігу «З легендаў і міфаў. Героі славянскай міфалогіі» В. Кажуры, дзе распавядаетца, якім багам пакланяюцца нашыя продкі ў дахрысціянскую эпоху. Мы рады, што гэтае выданне спартрэбіца для ўроку па беларускай літаратуры».

Алесь Суша, аўтар выдання «Беларускі буквар у нацыянальной і сусветнай прасторы» (выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», узнагарода